



УСПАМІНЫ  
ВОІНАЎ-  
АФГАНЦАЎ

4-5

БЕРЛІНАЛЕ  
НА СВАЕ  
ВОЧЫ

9



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

16 ЛЮТАГА 2019 г.

СУБОТА

№ 32 (28899)

## АПОШНІЯ ШТРЫХІ НА ВЫШЫНІ



Заканчваецца мантаж знадворнай абліцоўкі новага пуцэправода Мінскай паўднёвай магістралі. Гэта магістраль у хуткім часе з'яднае сталічны цэнтр з мікрараёнам вуліцы Сярова і злучыцца з шашой слуцкага кірунку. Мантажнікі будаўнічага ўпраўлення № 173 «Спецбуд» Яўген ПЯТКУН і Алег БАРАЙ на вялікай вышыні прымацоўваюць металічныя дэталі і вузлы да жалезабетоннай асновы моста.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

## ПЕРАМОГА — У ГІСТОРЫЮ!

**Футбалісты БАТЭ выйгралі ў «Арсенала» ў дамашнім матчы 1/16 фіналу Лігі Еўропы**

Першая палова гульні на полі «Барысаў-Арэны» прайшла з перавагай гасцей, але перад самым перапынкам Станіслаў Драгун здолеў адкрыць лік, паразіўшы вароты легендарнага Петра Чэха.

У другім тайме барысаўчанам прыйшлося адбіваць мноства атак саперніка, і палявыя гульцы, і варатар Дзяніс Шчарбіцкі справіліся са сваёй задачай на выдатна і ўтрымалі мінімальны лік — 1:0.

— Цяжкая гульня з доляй шанцавання і футбольнага фарту, ну і, вядома, цярпення і майстэрства хлопцаў, з дапамогай гэтага мы атрымалі гістарычную перамогу, — адзначыў галоўны трэнер БАТЭ Аляксей БАГА. — Мы былі гатовыя менавіта да гэтай расстаноўкі саперніка. Адрэналін, балельшчыкі і забіты «ў раздзявальню» мяч надалі нам сіл, перш за ўсё псіхалагічных, а гэта вялікая справа.

СТАР. 3



Фота БелТА

Педагагічная майстэрня

## Тэрыторыя для творчасці

Ці можна на ўроку выхаваць  
крытычнае мысленне  
і сацыяльную адказнасць?

«Каб прыгатаваць добрае надвор'е ўзімку, вам спатрэбіцца шмат блакітнага чыстага неба, якое можна купіць на фабрыцы надвор'я. На блакітнае неба пастаўце крыху маленькіх белых хмараў, якія ўваходзяць у камплект, каб бліскучыя сняжынкі заўсёды прыпраўлялі вашы шапкі і шалікі. Затым пастаўце ў халадзільнік некалькі шклянак снегу і праз пару гадзін рассыпайце яго сям-там невялікімі гурбамі па зямлі. А на дрэвы абавязкова пасыпце іней, каб пад вечар усе галіны бязгучна іскрыліся ад мяккага святла маладзіка, які таксама трэба своечасова выкаціць на ўжо пацямнеўшае неба. І не забывайцеся выразаць сняжынку да наступнага дня. Прыемнага ўсім надвор'я!» Як вы думаеце, хто можа быць аўтарам гэтага тэксту?

Ці вось вам яшчэ адзін літаратурны міні-шэдэўр: «Калі сцёртае, здавалася б, мінулае вяртаецца з пахам засушанага рамону, калі сцішана заходзячае сонца злёгка пазалочвае блакітнавата-шэры лес, калі сціраецца, а потым яшчэ больш выразнай становіцца мяжа паміж сёння і ўчора, тады саланаватыя вусны выдыхаюць: «Было калісьці...»

СТАР. 7

### ЦЫТАТА ДНЯ



Сяргей РУМАС,  
прэм'ер-міністр:

«Дзяржава сёння шмат робіць для работнікаў сяла: дапамагае купляць новую тэхніку, будаваць сучасныя фермы і комплексы, але, на жаль, ад гэтага іх праца не становіцца больш лёгкай. Краіна вельмі ўдзячная работнікам АПК за гэтую працу, за экспарт, які яны робяць для яе, за вырашэнне харчовай бяспекі — той асновы, якая робіць кожную краіну незалежнай».



### КОРАТКА

• У гэтым годзе ў Беларусі могуць прыняць указ, у адпаведнасці з якім у будынках, набытых за адну базавую, дазваляць займацца аграэкатурыстычнай і рамеснай дзейнасцю.

• Японскі ордэн Узыходзячага сонца ўручаны народнай артыстцы Беларусі выкладчыку Беларускай харэаграфічнай гімназіі-каледжа Клары Малышавай.



• Парк «Мінаблаўта-транс» у бягучым годзе папоўняць больш за 150 аўтобусаў і грузавікоў.

• У Мінску разглядаюць варыянты зніжак для пасажыраў, якія аплачваюць праезд бескантактавым спосабам.

• Кастынг прафесійных танцораў для ўдзелу ў шоу на цырымоніі адкрыцця II Еўрапейскіх гульні прайдзе ў Беларускай філармоніі.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008